

**Конспект развлечения для детей старшего дошкольного возраста
“Восеньскі кірмаш”**

Автор-составитель: музыкальный руководитель высшей квалификационной категории Беденко Л.Г.

Задачи:

Праз гульнію фарміраваць у дзяцей яркае эмацыянальнае уяўленне пра адну з галоўных спраў сялянскай працы – уборкі ураджаю, развіваць мастацкае успрымманне жыццевых з’яў, здольнасць адлюстроўваць іх у сваёй мастацкай дзейнасці, развіваць мову, удасканалваць памяць.

д. Хар. (9) Усе дзеці збіраюцца каля залы.

Зазывала(дарослы). Усіх, усіх, хто не ленаваўся,

Добра справаю займаўся.

І не траціў марна час,

Запрашаем на кірмаш. Дзеці уваходзяць у залу.

Гандляры:

Дарослы. Гэй, панове, сюды ідзіце!

Гэй, панове, сюды глядзіце!

1 дз. Гузікі, пацеркі, стужкі.

Купляўце, дзячаты-падружкі.

2дз. Кашулі, спадніцы, рушнік вышываны,

Міскі, талеркі, гаршкі маляваныя.

3дз. Лялькі, свіцелкі, цацкі для дзетак. (Свішча у свіціёлку).

Круцілкі, вяртушкі, гаршечкі для кветак.

4дз. Тут у нас на кірмашы,

Што жадаеш для душы.

Агародніна ды мед,

Падыходзь хутчэй, народ!

Гандл-ка. Калі смага данімае,

Падыходзь да самавару.

Выпі чаю з пылу, з жару.

А хто хоча, есць квасок,

Дзякуй, не забудзь, дружок.

Усе, што ёсць на кірмашы,

Кожнаму да патрэбы,

Кожнаму да спадабы.

Ідзе гандаль. Дзеці разам з дарослымі падыходзяць да гандлярак. Каму што патрэбна - купляюць. Потым сядваюць на сваё месца.

д. () Гучыць музыка. У залу уваходзіць Восень.

Восень. Добры дзень, мае даражэнькія!

Усе. Добры дзень! А ты хто?

Восень. Я –восень залатая. Па свету хаджу, красу вакол наваджу.
Вось да вас прыйшла, дары вам прынесла.

Гандл-ка. А давайце запытаем у восені, якія ж дары яна нам прынесла.

д. () **Вык-ца «Прывітанне восень» І.Лучанка.**

Восень. А куды гэта я трапіла?

*Дзеці. На кірмаш.

Восень. А што тут робяць?

*Дзеці. Гандлююць, спяваюць, гуляюць.

Восень. Калі так, то добра! А вы, дзеткі, любіце адгадаць загадкі?

*Дзеці. Вельмі!

Восень. Зараз - загадкі для кемлівых! Слухайце уважліва, калі ласка!

1. Вось бабуля важна села

І глядзіць наукола смела.

У зямлю схавала лапаць,

А зацепіш – будзеш плакаць.

Гэта злосная бабуля называецца – ЦЫБУЛЯ.

2. Не сойдзе з месца ні на крок,

Зарышысь у пярыну .

Цярэбіць ціхі ветрык

Зялёную чупрыну.

А выцягнеш з пярыны

Ён чырвоны нібы рак,

А клічуць яго – БУРАК.

3. Для Святланы і Алесі

Маці рве на доугай градцы

Усім знаёмую расліну –

Уёй многа караціну.

-Наце, кажа, - ешце, дочки.

Будуць добра бачыць вочкі. МОРКВА

4. На градцы доугі і зялены,

У бочцы жоуты і салёны. ГУРОК.

Малайцы, дзеткі! Будзе у нас багаты год. А цяпер – у карагод.

Вык-ца «Карагод агародніны» А Рэмізоўскай.

д.Бяс. (15) **Гучыць музыка .На кірмаш на кані едзе дзядзька Лявон, грае на гармоніку, з ім – цётка Лявоніха.**

Ляв-ха(да Лявона).Тр... Прыехалі. Злазь, даражэнькі, хопіць граць. (*Лявон працягвае. Звяртаецца да гандляркі*). Ай, кумачка, здароу, даражэнькая!

Гандл-ка. Здароу, здароу. (*Звяртаецца да Лявона*). Здароу, куманёк!

Лявон(кідаеграць). Ага, здароу, кумачка, здароу!

Дауненька я цябе не бачыу.

Гандл-ка. Зірні сюды, куманёк. Я маю усё, што трэба. (*Цягне яго за кашулю*).

Чаго душа твая жадае? (*Лявон нахіляецца да гаршкоу*).

Зірні, куманёчак, як ізбаночак. Чуешь як звiнiць?
(Пстрыкае пальцам па збане). На цябе глядзiць, купi, не пашкадуешь.
(Лявон глядзiць у другi бок).

Ой, куманёк, i гэтага ты не хочаш, i гэта табе не патрэбна.
 Паглядзi сюды, якiя дзеткi, што твае кветкi. Глядзi, як працуюць!
 Няужо, галубочак, грошай пашкадуеш?
 Няужо нiчога не купiш у такiх працаунiкоу?
(Лявон нерашуч ачэша патылицу, падыходзiць па чарзе да кожнага).

5дз. Восень прыйшла, яблык прынесла.

Яблык румяных, чыстых, духмяных.

У расе купалiся, сокам налiвалiся.

6дз. У агародзе густа, вырасла капуста,

Агуркi i буракi – слауны ураджай. Хурчэй купляй!

7дз. Ну, а бульба - проста цуд.

Што не бульбiна, то пуд.

Будзе дранiк, будзе бабка,

Хутчэй купляй, бяры у ахапку.

Лявон. Якая прыгожая бульба! А я ведаю цікавую гульню пра бульбу.
 Станьце па двое, бярыце бульбу, кладзiце яе памiж iлбамi. Хто бульбу болей
 iлбам iустрымае, той i малайчына! Пакажыце нам сваю снароуку.

д. Хар. (7)

Прав-цагульня «Не згубi бульбу».

Гандл-ка. Гэй, панове, шаноуныя! Можа яшчэ хто з вас развяза торбу з
 грашыма?

Лявон. Трашчотку сабе куплю, бо вельмi музыку люблю!

(Спрабуе граць, але не атрымлiваецца).

Якая цудоуная трашчотка, але ж якна ей iграюць?

Гандл-ка. Дзеткi, калi ласка, дапамажыце!

д. ()

Гучыць б.н.п. «Фенька».

(Дзецi iграюць на драуляных музычных iнструментах).

Восень. Колькi ж у вас на кiрмашы розных вырабау, цацак.

Зараз куплю сабе што-небудзь. *(Шукае, разглядае)*.

Гандл-ка. Падыходзь, налятай, усё, што хочаш - выбiрай!

Восень. Ага-ага! Вельмi ж мне спадабаўся вось гэты кубачак драуляны.

Зараз я яго куплю. Запрашу вас, дзеткi, з iм пагуляць у гульню.

Прав-ца гульня «Кубачак драуляны».

Ляв-ха. Як жа ж вы, дзеткi добра размауляеце па-беларуску.

Гандл-ка. Аб гэтым яны зараз i праспяваюць.

д. ()

Вык-ца песенька «Цiк-так ходзiкi» I.Лучанка.

Ляв-ха. Добра ж пелi i гулялi, але ж яшчэ вы не скакалi.

Гандл-ка. Зараз паскачам.

Вык-ца «Купала Івана Купалы».

Гандл-ка. Які добры кірмаш у нас атрымаўся, спадабаўся ён вам, дзеткі?

А вам, паважаныя дарослыя?

Лявон. Надыходзіць сумны час. Пара нам развітацца.

Ляв-ха. Але, просім шчыра вас, да нас завітацца.

Гандл-ка. Будзем рады мы сябрам, пачастуем ласкай.

Восень. Няхай сонца свеціць вам, як у добрай казцы!

Усе. Да пабачэння! Да новых сустрэч!

д. Бяс. (15) **Гучыць музыка. Усе ідуць у свае пакоі.**

Рэпертуар:

1. «Фенька» б.н.п.

2. «Прывітанне, Восень» І.Лучанка.

3. «Карагод агародніны» А Рэмізоускай.

4. «Цік-так ходзікі» І.Лучанка.

5. Б.н.гульні: «Кубачак драуляны», «Не згубі бульбу».

6. «Купала Івана Купала».

Атрыбуты:

1. Др.муз. інстр.

2. Кубачак.

3. Міскі, гаршэчкі (для кветак і мёду), вышыванкі, вырабы з гліны, свісцёлка, самавар.

4. Агародніна: капуста, буракі, бульба (для гульні), морква, цыбуля, яблыкі.